

№05 (88)
травень 2009

БЕЛАРУСЫ Ў СВЕЦЕ



ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ

**ДА ПЯТАГА З'ЕЗДУ
БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ
ЗАСТАЛОСЯ**

43 ДНІ

У НУМАРЫ:

**ПЯТЫ З'ЕЗД БЕЛАРУСАЎ
СВЕТУ АДБУДЗЕЦЦА Ў
МІНСКУ**

У чацвер, 4 чэрвеня кіраўніцтва МГА "ЗБС "Бацькаўшчына" атрымала вуснае паведамленне з Мінгарвыканкама пра прадстаўленне памяшкання для правядзення Пятага з'езда беларусаў свету.

Працяг на стар. 7

**ПОМНІК КАЛІНОЎСКАМУ
НА ЛУКІШКАХ БУДЗЕ
ЗАХАВАНЫ**

Працяг на стар. 4

**ІІ КАНГРЭС НОВАЙ
БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ**

У мерапрыемстве ўдзельнічала 35 беларускіх моладзевых лідэраў з 14 краінаў Еўропы і ЗША, а таксама вядучыя беларускія эксперты ў галіне палітыкі, СМІ і грамадзянскай супольнасці.

Працяг на стар. 4

**НОВЫЯ ВЫДАННІ
"БАЦЬКАЎШЧЫНЫ"**

Працяг на стар. 6

**НАВІНЫ КАМПАНІІ
"БУДЗЬМА!"**

Падведзеныя вынікі фота-конкурсу "Будзьма беларусамі!", які доўжыўся больш за 5 месяцаў. Пераможцы ўзнагароджаныя персанальнымі сайтамі.

Працяг на стар. 7

НАВІНЫ

У ШТУТГОФЕ АДКРЫТА МЕМАРЫЯЛЬНАЯ ДОШКА У ПАМЯЦЬ АБ ВЫХАДЦАХ З БЕЛАРУСІ



9 траўня ў музеі былога гітлераўскага канцэнтрацыйнага лагера Штутгоф была адкрыта мемарыяльная табліца ў памяць пра 1002 выхадцаў з Беларусі.

Адным з тых беларусаў, якія трапілі ў Штутгоф, быў будучы гродзенскі пісьменнік Аляксей Карпюк.

"У часы вайны фашысты высылалі ў Штутгоф былых актывістаў нацыянальна-вызваленчага руху і падполля з Заходняй Беларусі – былых чальцоў КПЗБ, Сялянска-Работніцкай Грамады, ТБШ, сярод якіх было шмат гродзенцаў, напрыклад, Раман Салавей з Бераставіцкага раёна,

Аляксандр Зелянкоўскі і інш. Малады Аляксей Карпюк быў першым і адным з многіх, каму ўдалося ўцячы з канцэнтрацыйнага лагера Штутгоф", – кажа гродзенскі гісторык Андрэй Вашкевіч.

Памятная дошка ўсталяваная ў былым крэматорыі, пад Дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. На табліцы на беларускай і польскай мовах напісана: "Маці Беларусь сваім забітым дзецям – ахвярам нямецкага фашызму".

Мемарыяльная дошка зробленая ў межах праграмы па ўвекавечванні памяці абаронцаў Радзімы і ахвяраў вайны пры ўдзеле Міністэрства абароны і МЗС Беларусі.

Паводле "Твайго стылю"

ПРАГА (ЧЭХІЯ)

4-7 траўня ў сталіцы Чэхіі адбыўся шэраг мерапрыемстваў з удзелам прадстаўнікоў Беларусі ў рамках акцыі "Беларускія дні ў Празе".

Праграма пачалася з прагляду дакументальнага фільма пра Беларусь і дыскусіі пра сітуацыю ў краіне. У гутарцы ўзялі ўдзел беларускі палітолаг Алесь Лагвінец і былы міністр унутраных спраў Чэхіі Ян Румл. 7 траўня ў бібліятэцы Вацлава Гавела беларускі "Свабодны тэатр" прадставіў спектакль "Пакаленне Jeans".

Таксама гэтымі днямі адбыўся шэраг значных з палітычнага пункту гледжання сустрэчаў.

Так, 5 траўня адбылася сустрэча экс-кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна, старшыні Рады БНР Івонкі Сурвіллы, лідэра КХП-БНФ Зянона Пазняка, кіраўніка Беларускай сацыял-дэмакратычнай Грамады Станіслава Шушкевіча і лідэра Руху "За Свабоду" Аляксандра Мілінкевіча з прэм'ер-міністрам Чэхіі Міракам Тапаланекам. На наступны дзень пяцёра палітыкаў правялі сустрэчы ў камітэце па міжнародных пытаннях чэшскага парламентаў.

7 траўня адбыўся ўстаноўчы саміт ініцыятывы "Усходняе партнёрства", у якім узяла ўдзел дэлегацыя Беларусі ў складзе першага намесніка прэм'ер-міністра Уладзіміра Сямашкі і міністра замежных спраў Сяргея Мартынава. Пяцёра прадстаўнікоў беларускай апазіцыі таксама ўзялі ўдзел у саміце ініцыятывы "Усходняе партнёрства".

У той жа дзень, 7 траўня, на плошчы Палацкага прайшла дэманстрацыя супраць палітычнага ладу ў Беларусі, арганізаваная беларускімі недзяржаўнымі арганізацыямі ў Чэхіі. У акцыі ўзялі ўдзел прыкладна 50 чалавек. Перад прысутнымі выступілі вышэйзгаданыя лідэры беларускай апазіцыі.

Удзельнікі мітыngu выказаліся ў падтрымку рашэння ЕС запрасіць Беларусь ва Усходняе партнёрства, але настойвалі на больш прынцыповай пазіцыі ў дачыненні да цяперашняй беларускай улады.

Паводле "БелаПАН"

АМСТЭРДАМ (НІДЭРЛАНДЫ)

14 траўня, у дзень гадавіны рэфэрэндуму 1995 года ў Беларусі,

у Амстэрдаме (Нідэрланды) прайшоў паказ двух фільмаў пра Беларусь. Паказ быў арганізаваны амстэрдамскай студэнцкай групай "Міжнароднай Амністыі" і прайшоў у памяшканні Міжнароднай гуманітарнай школы пры Амстэрдамскім універсітэце.

Першым нумарам праграмы стаў фільм "Урокі беларускай" Міраслава Дзембінскага (Польшча). Гэты фільм апавядае пра падзеі 2006 года ў Беларусі вачыма моладзевага актывіста Франака Вячоркі.

Затым адбыўся паказ дакументальнага фільма "Can I get a Right?" нямецкага рэжысёра Себасцьяна Хайнцэля. Карціна апавядае пра акцыю "Міжнароднай Амністыі" ў абарону правоў чалавека ў Беларусі ў сакавіку 2006 года.

Пасля дэманстрацыі кінастужак гледачы атрымалі магчымасць задаць пытанні пра сітуацыю ў Беларусі прадстаўніку грамадзянскай ініцыятывы "Мы памятаем".

Паводле сайту "www.ciwr.org"

ТАРОНТА (КАНАДА)

2 траўня ў будынку Беларускага грамадска-рэлігійнага цэнтру ў Таронта адбылася сустрэча з вядомым беларускім рэжысёрам-дакументалістам Віктарам Дашуком.

В. Дашуком па ўласных сцэнарах знята больш за 80 твораў (сярод іх "Двое на востраве слёз", "У вайны не жаночы твар", "Віцебская справа", "Дэкамерон па-беларуску", "Курган"). Гэтыя стужкі нельга ўбачыць на беларускіх каналах, гэтак як і іншыя фільмы знакамітага рэжысёра.

У Таронта Віктар Дашук прыляцеў для ўдзелу ў Канадскім міжнародным фестывалі дакументальных фільмаў "Hot Docs".


Віктар Дашук ласкава пагадзіўся сустрэцца з беларусамі Канады, каб адказаць на пытанні і паказаць свой новы фільм.

Паводле сайту Згуртавання беларусаў Канады

ЛОНДАН (ВЯЛІКАБРЫТАНІЯ)

9 траўня ў памяшканні Украінскага інстытуту адбылася вечарына, прысвечаная ўгодкам Чарнобыльскай трагедыі. Імпрэзу арганізавала Англа-беларускае таварыства.

Фатограф і выдавец з Вільні Дзяніс Раманюк прадставіў цыкл фотаздымкаў "Сумная прыгажосць"



пра саму аварыю, першыя дні пасля яе і сучасны стан пакінутых мясцінаў. Кранальныя здымкі, сабраныя ці зробленыя аўтарам, далі нагоду паразважаць пра эмацыйны і сацыяльна-культурны аспекты Чарнобыльскай аварыі.

Прадстаўнікі аднаго з мясцовых хоспісаў апавялі прысутным пра супрацоўніцтва з адзіным у Беларусі дзіцячым хоспісам, які існуе ў Мінску, і заахвоцілі падтрымаць яго дзейнасць.

Імпрэзу завершылі паэтка і перакладчыца Вера Рыч і яе сябры з паэтычнай суполкі "Manifold", якія прадставілі літаратурны перформанс "Wormwood Star" ("Зорка Палын").

Паводле сайту "Беларусы ў Вялікабрытаніі"

МАСКВА (РАСІЯ)

14 траўня ў Маскве каля амбасады Беларусі актывісты руху "Оборона" правялі санкцыянаваны пікет салідарнасці з беларускімі палітвязнямі.

10 удзельнікаў акцыі скандавалі: "Жыве Беларусь!", "Свабоду палітвязням!" і "Беларусі – свабоду!". Таксама ўдзельнікі пікету раздавалі мінакам улёткі з заявай, у якой звяртаецца ўвага на "падаўленне свабоды ў Беларусі".

Паводле "Радыё Свабода"

ІРКУЦК (РАСІЯ)

29 красавіка прайшоў устаноўчы сход іркуцкага моладзевага клубу "Крывічы". Сам Моладзевы клуб існуе ўжо з 1998 года, аднак ён не быў аформлены юрыдычна. І вось моладзь вырашыла зарэгістравацца як самастойная юрыдычная асоба.

Усяго на сходзе прысутнічалі 14 чалавек. Быў прыняты Статут арганізацыі, створана Рэвізійная камісія, абраны Старшыня клуба і Управа.

Алег Рудакоў. Іркуцк

КІЕЎ (УКРАЇНА)

14 траўня грамадзянская ініцыятыва кіяўлянаў арганізавала пікетаванне амбасады Беларусі ў Кіеве. Нагодай паслужылі 14-я ўгодкі рэферэндуму 1995 г., калі была змененая дзяржаўная сімволіка Беларусі з нацыянальнай на савецкую.

Удзельнікі пікету запатрабавалі ад беларускіх уладаў вярнуць нацыянальныя знакі і адмовіцца ад савецкай грамадства, а таксама спыніць палітыку паступовай ліквідацыі беларускай незалежнасці і палітычны пераслед апазыцыйных дзеячаў і рухаў, у прыватнасці, прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Пастар Яраслаў Лукасік распавёў пікетуюцым пра становавішча справаў у Беларусі.

Пасля апаведу адзін з арганізатараў мерапрыемства Мікалай Малуха паспрабаваў перадаць прадстаўнікам амбасады зварот да ўладаў.

Супрацоўнікі дыпламатычнай установы, спаслаўшыся на прыём дакументацыі толькі праз пошту, адмовіліся выйсці і перапынілі гутарку. У выніку арганізатары перадалі петыцыю праз міліцыянтаў, якія ахоўваюць амбасаду.

Паводле "Нашай Нівы"

СПРАВАЗДАЧА БЕЛАРУСКАГА МОЛАДЗЕВАГА РУХУ АМЕРЫКІ ЗА КРАСАВІК 2008 – САКАВІК 2009

25 сакавіка 2009 года Беларуска-моладзевы Рух Амерыкі споўнілася тры гады. За час свайго існавання сябры Руху займаліся рэстаўрацыяй будынка беларускай царквы ў Брукліне, пры гэтым яны як ахвяравалі грошы на рэстаўрацыю, так і бралі непасрэдны ўдзел у рэстаўрацыйных працах. Дзякуючы падтрымцы сяброў Музею ў мінулым годзе беларускія мастакі Яўген Шатохін, Аляксей Марачкін і Алесь Шатэрнік зладзілі ў ЗША свае персанальныя выставы. Была праведзеная групавая выстава, на якой экспанавалася 32 працы.

Пры дапамозе сяброў з партнёрскай арганізацыі ўпершыню на тэрыторыі ЗША экспанавалася вандруючая выстава "Мастацтва супраць дыктатуры".

Быў утвораны кансультацыйны орган пры Музеі – Рада мастакоў. Яна будзе дапамагаць у развіцці Музею і супрацоўніцтве з беларускімі мастакамі і выканаўца

НЬЮ-ДЖЭРСІ (ЗША)

9 траўня ў залі Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы прайшла выстава беларускай мастацкай Канады Ірыны Варабей. Выстава была арганізаваная Беларуска-Амерыканскім Задзіночаннем.

Ірына Варабей прадставіла выбраныя творы свайго вышывальнага мастацтва і для зацікаўленых паказала, як гэта робіцца.

Ірына вядомая таксама як пісьменніца, перакладчыца і мастачка фатаграфіі. Нядаўна яна перамагла ў канадскай версіі часопіса "National Geographic".

Анатоль Старкоў

НОВЫ САЙТ БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ

Створаны новы сайт <http://naviny.us/>, дзе можна даведацца пра апошнія навіны беларускай дыяспары ў Амерыцы.

Акрамя сайту, прагляд навінаў даступны праз RSS-стужку, рассылку навінаў і на мабільных тэлефонах.

Паводле сайту Згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы

БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАР ПАМЯТНЫХ ДАТ НА ЧЭРВЕНЬ 2009 ГОДА

1 чэрвеня – 575 год таму, у 1434-м, памёр Ягайла (1350-1434), кароль польскі і вялікі князь літоўскі.

3 чэрвеня – 25 год таму, у 1984-м, у Асунсьёне (Парагвай) памёр Язэп Пігулеўскі (1912-1984), удзельнік беларускага нацыянальнага партызанскага руху на Палессі падчас Другой сусветнай вайны, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне, Бразіліі і Парагвай.

5 чэрвеня – 155 год таму, у 1854-м, нарадзіўся Юдаль Пэн (1854-1937), беларускі мастак і педагог.

8-14 чэрвеня – 75 год таму, у 1934-м, адбыўся I Усебеларускі з'езд пісьменнікаў.

9 чэрвеня – 90 год таму, у 1919-м, па ініцыятыве групы беларускіх палітычных дзеячаў на чале з Браніславам Тарашкевічам быў скліканы Беларускі з'езд Віленшчыны і Гродзеншчыны. На з'ездзе быў вызначаны давер Ураду БНР і абраная Цэнтральная беларуская рада Віленшчыны і Гродзеншчыны.

13 чэрвеня – 10 год таму, у 1999-м, у Варшаве Папа Ян Павел II абвясціў пра 108 новых дабраславёных, мучнікаў Другой сусветнай вайны. Сярод іх – 12 асобаў з Беларусі.

16 чэрвеня – 175 год таму, у 1834-м, нарадзіўся Аляксандр Ельскі (1834-1916), гісторык, этнограф, краязнавец, пісьменнік, перакладчык, публіцыст.

16 чэрвеня – 10 год таму, у 1999-м, памёр Мікола Нікан, настаўнік, вайсковец, дзеяч эміграцыі ў Вялікабрытаніі і Аўстраліі.

19 чэрвеня – 85 год таму, у 1924-м, нарадзіўся Васіль Быкаў (1924-2003), народны пісьменнік Беларусі.

21 чэрвеня – 145 год таму, у 1864-м, нарадзіўся Аляксандр Сержпутоўскі (1864-1940), этнограф, фалькларыст, літаратар.

22 чэрвеня – у 2003 годзе памёр Васіль Быкаў.

24 чэрвеня – 20 год таму, у 1989-м, у Вільні адбыўся ўстаноўчы з'езд Беларускага Народнага Фронту "Адраджэнне".

26 чэрвеня – 100 год таму, у 1909-м, нарадзіўся Антон Адамовіч (1909-1976), гісторык, літаратуразнавец, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

27 чэрвеня – 20 год таму, у 1989-м, у Мінску прайшоў устаноўчы з'езд Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны.

Паводле Беларускага Моладзевага Руху Амерыкі

ВІЛЬНЯ (ЛІТВА)

Чарговае пасяджэнне рады Таварыства беларускай культуры ў Літве, на якім быў разгледжаны шэраг пытанняў па далейшай працы, адбылося 2 траўня.

Беручы да ўвагі, што 28 траўня – чарговая гадавіна з дня народзінаў Івана Луцкевіча, было прынята рашэнне правесці 30 траўня імпрэзу ТБК, прысвечаную Луцкевічам. На мерапрыемстве прысутнічаў Зянон Пазняк.

Абмяркоўвалася чарговая вандроўка чальцоў ТБК у Беларусь. Гэтым разам яна запланаваная на 20–21 чэрвеня на Пастаўшчыну, Глыбоччыну, Вілейшчыну.

Таксама разглядалася пытанне аб правядзенні IV канферэнцыі беларусаў Балтыі, якую арганізоўвае ТБК. Віленская Самаўправа ўжо зарэзервала памяшканне для гэтага мерапрыемства на 29–30 жніўня.

Уздымалася пытанне і аб V з'ездзе беларусаў свету. Як вядома, падчас правядзення З'езду ў Мінску ўзнікае шмат цяжкасцяў, да гэтага часу няма памяшкання. Таму як адзін з варыянтаў месца правядзення разглядаецца Вільня. У такім выпадку Таварыства будзе дапамагаць усім магчымым падчас яго правядзення.

Таварыства Беларускай Культуры ў Літве мае прыемную вестку: крыж, што ўсталяваны на месцы пакарання смерцю Кастуся Каліноўскага і які амаль не быў улічаны пры стварэнні праектаў па рэканструкцыі Лукішкага пляца ў Вільні, будзе захаваны.

Літоўскі ўрад адрэагаваў на заявы Таварыства пра неабходнасць захаваць крыж памяці Кастуся Каліноўскага і накіраваў адпаведнае рашэнне ў Міністэрства культуры. У пастанове Міністэрства культуры Літоўскай Рэспублікі адзначаецца, што “ўсталяваны крыж памяці Кастуся Каліноўскага на Лукішскім пляцы мусіць быць захаваны”.

Паводле сайту “westki.info”

СТРАСБУРГ (ФРАНЦЫЯ)

II кангрэс новай беларускай дыяспары “Форум новых беларускіх лідэраў: пакаленне Адраджэння”, які адбыўся ў Моладзевым еўрапейскім цэнтры ў Страсбургу (Францыя) з 24 па 28 красавіка, разгледзеў праблемы стасункаў Беларусі з Еўрасаюзам і актывізацыі новага

пакалення беларусаў, якія жывуць у краінах ЕС.

Як паведаміў каардынатар міжнароднай супольнасці “Трэці шлях” Павел Марозаў, кангрэс быў арганізаваны супольнасцю пры ўдзеле ініцыятываў і арганізацый, што ўваходзяць у Беларускі міжнародны рух, пры падтрымцы Рады БНР, Канферэнцыі міжнародных няўрадавых арганізацый Савету Еўропы і Нямецкага фонду Маршала.

У мерапрыемстве ўдзельнічала 35 беларускіх моладзевых лідэраў з 14 краінаў Еўропы і ЗША, а таксама вядучыя беларускія эксперты ў галіне палітыкі, СМІ і грамадзянскай супольнасці. Сярод гасцей кангрэсу прысутнічалі лідэр Руху “За Свабоду” Аляксандр Мілінкевіч, намеснік кіраўніка Рады БНР Сяргей Навумчык, палітолагі Пётр Марцаў і Юрый Дракахруст, праваабаронцы Іна Кулей і Андрэй Кім.

Кангрэс прыняў дэкларацыю, што ўтрымлівае рэкамендацыі беларускім уладам і еўрапейскім структурам па развіцці супрацоўніцтва, і дзве заявы, прысвечаныя праблеме следства па справе Мікалая Аўтуховіча і яго калегаў, а таксама ўдзелу грамадскасці ў прыняцці рашэння пра будаўніцтва АЭС у Беларусі.

27 красавіка ва ўрачыстай абстаноўцы з удзелам дэпутата, дакладчыка ПАСЕ па Беларусі Хрыстаса Пургурыдэса адбылася цырымонія ўручэння “Ордэна Свабоды” найлепшаму моладзевому актывісту Беларусі 2008 года. Сёлета ўзнагарода была прысуджана былому палітзняволенаму Андрэю Кіму і намесніку старшыні “Маладога Фронту” (Чэхія) з Салігорска (Мінская вобласць) Івану Шылу. У рамках кангрэсу былі арганізаваныя выставы “Маладое прэс-фота Беларусі” і твораў беларускай мастацкі Валерыі Красоўскай.

I кангрэс новай беларускай дыяспары адбыўся 1–4 сакавіка 2008 года ў Таліне (Эстонія).

Паводле БелаПАН

БЕЛАСТОК (ПОЛЬШЧА)

VII Падляшскі фестываль навукі і мастацтва прайшоў у канцы красавіка ў Беластоку. Гэта найбуйнейшае ў паўночна-ўсходняй Польшчы мерапрыемства, якое папулярызуе навуку і мастацтва.

Сёлета на фестывалі выступіла з дакладам пад назвай “Забытыя беларускія мастакі” Лена Глагоўская

з універсітэту ў Беластоку. Таксама ў межах фестывалю адбылася прэзентацыя фільмаў Уладзіміра Коласа “Дамова з Гітлерам” і “Галерэя Ады”.

Як адзначыла д-р Лена Глагоўская, у падборку забытых мастакоў увайшлі тыя, пра якіх не ўзгадваюць беларускія энцыклапедыі, хоць яны і пакінулі трывалы след у беларускай і еўрапейскай культуры.

“Па-першае, гэта архітэктар і скульптар А. Краснапольскі, які проста будаваў 3 гарады, а менавіта Мінск, Вільню і Гданьск (пачатак XX ст.). Яго імя нават не ўзгадваюць у энцыклапедыі “Архітэктура Беларусі”. Увогуле цікавая рэч, бо калі запусціш пошук у Інтэрнэце, і хоць адная вестка пра іх з’явіцца, то гэта вельмі добра. Нават калі нехта штосьці пра іх піша, то кажуць, што я іх знайшла”, – расказвае Лена Глагоўская.

Апрача архітэктара Краснапольскага, з даклада д-ра Лены Глагоўскай можна было даведацца пра творчасць і жыццё паэта Юзюка Фарботкі, вядомага таксама як аднаго з пачынальнікаў беларускай мастацкай фатаграфікі, ды многіх іншых заслужаных дзеячаў беларускай культуры, пра якіх не ўзгадваюць ні энцыклапедыі, ні, тым больш, падручнікі.

Паводле “Радзё Рацыя”

БЕЛАСТОК (ПОЛЬШЧА)

Праваслаўныя, каталікі, евангелікі ды мусульмане супольна маліліся за супакой душаў загінулых у II сусветнай вайне ды за мір ва ўсім свеце. Супольная малітва праходзіла на гарадскіх могілках у Беластоку, дзе знаходзяцца магільны жаўнераў Чырвонай Арміі.

Некалькі сотняў чалавек: ветэраны, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, дыпламатычны корпус Беларусі ўшанавалі памяць герояў II сусветнай вайны. Святкаванні прайшлі ля праваслаўнага крыжа, усталяванага ў 40-ю гадавіну вызвалення Беластока Чырвонай Арміяй.

Урачыстасці былі арганізаваныя Генеральным консульствам Рэспублікі Беларусь у Беластоку ды Звязам ветэранаў у Польшчы і палітвязняў. Пасля ўрачыстасцяў усе пераехалі ў консульства на франтавы пачастунак, дзе 84 ветэраны былі адзначаныя Юбілейным медалём “65 гадоў вызвалення Беларусі”.

Паводле “Польскага радзё для замежжа”

АЎГУСТАЎ (ПОЛЬШЧА)

У польскім горадзе Аўгуставе адкрыўся часовы консульскі пункт і рэгіянальны турысцка-інфармацыйны цэнтр Рэспублікі Беларусь.

Як паведаміла прэс-служба беларускага МЗС, консульскі пункт і цэнтр былі адкрытыя 4 траўня і будуць працаваць да верасня 2009 года.

Месца знаходжання пункта і цэнтра: г. Аўгустаў, вул. Вежбна, дом 9, каб. 3.

У часовым консульскім пункце замежныя грамадзяне змогуць афармляць групавыя і індывідуальныя візы для ўезду ў Рэспубліку Беларусь. Таксама замежныя турысты маюць магчымасць атрымаць поўную інфармацыю пра турыстычны патэнцыял Беларусі, умовы і спосабы ажыццяўлення экскурсійных паездак у Беларусь.

Паводле "БелаПАН"

ВАРШАВА (ПОЛЬШЧА)

На 10 траўня прыпадаюць 69-я ўгодкі з дня смерці генерала Станіслава Булак-Балаховіча. З ініцыятывы таварыства "Беларуская Нацыянальная Памяць" беларусы Варшавы сабраліся ля шылды ў памяць генерала, узгадалі яго слаўны лёс, прачыталі малітву.

Удзельнікі мерапрыемства атрымалі серыю паптовак: "Славуцья постаці Берасцейшчыны", якую распачынае прысвечаная жыццю і дзейнасці беларускага генерала Станіслава Булак-Балаховіча.

Станіслаў Булак-Балаховіч, які ў 1919-1920 гг. змагаўся за незалежнасць Беларусі, загінуў у 1940 г. у акупаванай немцамі Варшаве. Месца пахавання генерала не існуе, у савецкія часы яго імя было пад забаронай. Пазней у Варшаве была адкрытая шылда ў гонар генерала (у 1999 г.) і зроблена сімвалічная магіла на Павонскіх могілках.

Паводле "Еўрапейскага радыё для Беларусі"



БУЛАК-БАЛАХОВІЧ

„Мы поляк ты, чы ты рускі —
Мед піць будзеш беларускі
Толкі з нашай добрай волі —
Як сусед добры у гасьцех. —
А з наездам — дык ніколі —
Кіба на нашых касцях!“

(З вершу Бацькі Булак-Балаховіча.)

ВЕСТКІ

ГУЛЯКА ХОЧА АБ'ЯДНАЦЬ БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖЖА

7 траўня ў Мінску прайшоў круглы стол, арганізаваны апаратам Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, на які сабраліся кіраўнікі беларускіх арганізацый з суседніх краінаў ды аб'яднанняў нацыянальных меншасцяў з Беларусі. Усе спрэс дзякавалі нашым чыноўнікам за падтрымку.

Так, Сегень Базыль з беластоцкага грамадска-культурнага таварыства заявіў: "Грамадская арганізацыя ў Польшчы не была б магчыма ў такім аб'ёме і з такім поспехамі, каб не дапамога беларускай дзяржавы". Старшыня Саюзу беларусаў Латвіі Валянціна Піскунова наогул сказала, што ўсе беларусы Латвіі цалкам падзяляюць палітыку беларускага прэзідэнта, а "тых, хто мае іншыя погляды, у Латвіі не бачна і не чутна".

Кіраўнік мінскага аддзялення праўладнага "Саюзу палякаў Беларусі" Мечыслаў Лысы прызнаўся, што хацеў бы большай падтрымкі з польскага боку, і тут жа падзякаваў за падтрымку беларускім уладам.

Такую ўрачыстую хаду мерапрыемства хіба крыху парушыў прафесар Адам Мальдзіс: "Я сказаў, што ўсё добра, але "Голас Радзімы"

не даходзіць да дыяспары. Трэба, каб мы працавалі не марна, а сапраўды мелі гэты кантакт з дыяспарай. Гэта вельмі дрэнна, што ўсё асядае на Захадзе і на Усходзе ў міністэрствах ці пасольствах і далей не ідзе".

Таксама на пасяджэнні Леанід Гуляка паведаміў пра стварэнне міжэтнічнага савету, куды ўвайшлі абраныя кіраўнікі арганізацый нацыянальных меншасцяў. Адна з функцый гэтага савету — размеркаванне сродкаў, што выдзяляе дзяржава на падтрымку нацыянальных меншасцяў.

Леанід Гуляка паведаміў, што цягам месяца можа паўстаць і яшчэ адзін савет пры Упаўнаважаным у справах рэлігій і нацыянальнасцяў. Мяркуецца, што ў яго ўвойдуць прадстаўнікі беларускіх дыяспар за мяжой. Праўда, пры адной галоўнай умове:

"Мы не маем сродкаў, каб запрасіць людзей у Мінск. Мы ствараем савет, каб запрасіць актыўных людзей, якія ствараюць дыяспары. Каб яны здолелі самі сябе падтрымаць у фінансавым плане ў гэты прыезд".

Таксама на круглым сталё была агучана прапанова зладзіць з'езд беларусаў замежжа, якую

Леанід Гуляка прыняў да ведама. Варта нагадаць, што сёлета на ліпень запланаваны пяты па ліку З'езд беларусаў свету, што ладзіць Міжнароднае грамадскае аб'яднанне "Бацькаўшчына". На яго правядзенне ўсе ўстановы сталіцы адмовіліся выдзяляць памяшканне.

Паводле "Радыё Рацыя"

ПАДМАНЛІВЫ ТВАР УЛАДЫ



Яўген Вапа

Каментар Яўгена Вапы, старшыні Беларускага саюзу ў Польшчы, сябра Вялікай Рады МГА "ЗБС "Бацькаўшчына", на артыкул "Гуляка хоча аб'яднаць беларускае замежжа" (Сяргей Будкін, "Радыё Рацыя"):

У рамках "гэтак званай лібералізацыі і адкрыцця" на Еўропу беларускія ўлады мэтакіравана

Працяг на стар. 7

Новыя выданні “Бацькаўшчыны”



Выйшла ў свет новая кніга беларускага гісторыка Анатоля Грыцкевіча “Старонкі нашай мінуўшчыны”.

Як вядома, гісторыя Беларусі разглядалася скрозь прызму гісторыі Расіі. У сваёй кнізе Анатоль Грыцкевіч адпостроўвае праўдзівую айчынную гісторыю, пачынаючы ад Беларуска-Літоўскай дзяржавы (XIV ст.) да нашага часу.

Кніга ўтрымлівае тры вялікія раздзелы. Першы раздзел прысвечаны жыццю і дзейнасці слаўных беларусаў. Так, да прыкладу, у кнізе можна прачытаць пра Мікалая Радзівіла Рудога, Станіслава Ляшчынскага, Тадэвуша Касцюшку ды іншых знакамітых дзеячаў айчыннай гісторыі. У другім раздзеле даецца інфармацыя пра самыя значныя гістарычныя бітвы і даты. Трэці раздзел “Гісторыя і гісторыкі” – гэта падборка ўнікальных артыкулаў пра гістарычныя каштоўнасці і пра фальсіфікацыю гісторыі.

Кніга напісана вельмі займална і будзе цікавай шырокаму колу чытачоў – ад аматараў гісторыі да навукоўцаў.

Прадмову да кнігі напісаў калега і паплечнік Анатоля Грыцкевіча, вядомы навуковец і грамадскі дзеяч Адам Мальдзіс.

Некалькі словаў пра аўтара. Анатоль Грыцкевіч з’яўляецца правадзейным сябрам Міжнароднай Акадэміі навук Еўразіі (з 1999), ганаровым сябрам МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”, ганаровым сябрам Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў, сябрам Маскоўскага гістарычна-радаводнага таварыства, ганаровым сябрам Таварыства

беларускай культуры ў Літве, ганаровым сябрам гістарычна-культурнага клубу “Спадчына”. Апроч таго, ён адзін з заснавальнікаў Беларускага Народнага Фронту і Таварыства беларускай мовы. Прэзідэнт МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” ў 2001–2005 гг. Аўтар 7 манаграфіяў і больш як 1300 навуковых артыкулаў, улічваючы і артыкулы ў энцыклапедыях.

Кніга “Старонкі нашай мінуўшчыны” выдадзеная пры падтрымцы МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” і кіраўніцы Дабрачыннага фонду “Этнічны голас Амерыкі” (ЗША) Ірэны Каляды-Смірновой.

Старонкі нашай мінуўшчыны / Анатоль Грыцкевіч. – Мінск: Кнігазбор, 2009. – 468 с.

Пабачыла свет кніга магілёўскага гісторыка Ігара Пушкіна “Узброены супраціў ва Усходняй Беларусі (20–30-я гады XX ст.)”. У кнізе асвятляюцца малавядомыя падзеі гэтага перыяду.

Аўтар асвятліў прычыны, сутнасць і гістарыяграфію беларускага узброенага супраціву. У канцы маецца бібліяграфія па тэме даследавання. Зборнік змяшчае больш за 110 дакументаў, якія аб’ектыўна асвятляюць тагачасныя грамадска-палітычныя падзеі. Аснову кнігі складаюць дакументы з дзяржаўных архіваў



Беларусі. Разлічана на навукоўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, усіх тых, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй.

У якасці навуковых рэцэнзентаў кнігі выступілі доктар гістарычных навук, прафесар А. П. Грыцкевіч і кандыдат гістарычных навук, дацэнт А. Р. Агееў.

Кніга выдадзеная пры падтрымцы МГА “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”.

Узброены супраціў ва Усходняй Беларусі (20–30-я гады XX ст.): дакументы і матэрыялы / Ігар Пушкін. – Мінск : Медысонт, 2009. – 192 с.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ВІНШАВАННІ

ВІНШАВАННЕ СЯБРАМ ВЯЛІКАЙ РАДЫ



Маем гонар павіншаваць з днём нараджэння сябраў Вялікай Рады “Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”, якія

нарадзіліся ў чэрвені: **Валяціна Голубева, Аляксея Глушко, Мікалая Маркевіча**, (Беларусь), **Лявона Юрэвіча** (ЗША), **Леаніда Піталенку** (Казахстан), **Яўгена Вапу** (Польшча), **Валерыя Барташа** (Украіна).

Жадаем вам выдатнага здароўя, бадзёрасці, аптымізму, плёну ў працы, поспехаў ва ўсіх справах, здзяйснення ўсіх вашых планаў. Няхай у вашым жыцці будзе як мага больш сонечных, цёплых дзён!

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ПЯТЫ З’ЕЗД БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ АДБУДЗЕЦЦА Ё МІНСКУ

У чацвер, 4 чэрвеня кіраўніцтва МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” атрымала вуснае паведамленне з Мінгарвыканкама пра прадстаўленне памяшкання для правядзення Пятага з’езда беларусаў свету. Згодна з ім, на 18-19 ліпеня 2009 года для правядзення з’езда могуць быць прадстаўлены ў арэнду актавая зала ДК Мінскага трактарнага завода або зала Мінскага міжнароднага адукацыйнага цэнтра (ІВВ).

У той жа дзень увечары было праведзена пасяджэнне Управы МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”, на якім разам з інфармацыяй аб ходзе падрыхтоўкі да з’езда было агучана рашэнне Мінгарвыканкама. Присутныя абмеркавалі магчымасці двух залаў і вызначылі прыярытэтным памяшканне Мінскага міжна-

роднага адукацыйнага цэнтра. Пры гэтым ўлічваўся і той факт, што МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” ўжо мае паспяховы досвед супрацоўніцтва з гэтай установай: менавіта там праходзіў папярэдні з’езд беларусаў свету. Зала ДК Мінскага трактарнага завода разглядаецца як запасны варыянт.

Нагадаем, што пачынаючы з лютага гэтага года МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” даслала запыты ў 22 адміністрацыі ўстановаў сталіцы, у тым ліку і Мінгарвыканкам, з просьбай прадставіць памяшканне для правядзення з’езда. 20 з іх пад рознымі нагодамі адказалі адмовай, пасля чаго кіраўніцтва арганізацыі пачало перамовы з прадстаўнікамі беларускай дыяспары суседніх краінаў аб правядзенні з’езда ў

замежжы, а таксама арганізавала адпаведную інфармацыйную кампанію ў прэсе.

Такім чынам, **паведамляем дэлегатам і гасцям, што Пятый з’езд беларусаў свету адбудзецца 18-19 ліпеня 2009 года ў Мінску.**

У гэтым нумары бюлетэня ёсць матэрыялы, у якіх нашы сябры выказваюць адносна месца правядзення з’езда сыходзячы з сітуацыі да атрымання інфармацыі аб правядзенні з’езда ў Мінску. Мы выказваем шчырую ўдзячнасць за падтрымку і гатоўнасць дапамагчы правесці Пятый з’езд беларусаў свету ў краінах іх пражывання Таварыству беларускай культуры ў Літве, Беларусам саюзу ў Польшчы, беларусам Львова і Масквы. Лічым, што дзякуючы нашым агульным намаганням з’езд пройдзе ў Мінску, дзе яму і належыць быць.

Інфармацыйны цэнтр
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

ВЕСТКІ

ПАДМАНЛІВЫ ТВАР УЛАДЫ

Працяг. Пачатак на стар. 5

прыступілі да знішчэння Міжнароднага грамадскага аб’яднання “Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” і прымеркаванага на 18-19 ліпеня V з’езду беларусаў свету. Як бачым з артыкула журналіста “Радзе Рацыя”, міністр Гуляка разгукнуўся па поўнай праграме, стараючыся канчаткова разбіць і падзяліць беларускае замежжа. Неяк так дзіўна склалася, што тым самым часам арганізацыйнаму камітэту “Бацькаўшчыны” паўсюдна адмаўляюць у арэндзе залы ў Мінску. Гэта не выпадковасць, толькі заканамернасць. Проста ўладам не даспадобы тыя беларусы дыяспары і меншасці, што хочуць свабоднай і дэмакратычнай Беларусі. Арганізатарам можна адмовіць у арэндзе залы, удзельнікам з’езду – у візах. І гэта ўсё. Але такім чынам улада паказвае свой падманлівы твар. А гэтага вобразу не зменяць нат найлепшыя дыпламаты, прысланыя з мэтай папрацаваць з намі ў замежжы. Іхныя прыгожыя словы пра нашану да беларускасці будуць пустымі, а яны самі, як прадстаўнікі і інструмент паноўнай улады, пададуцца гратэскавымі асобамі. Без візаў таксама пражывем – мы ўжо да гэтага прывыклі. А з’езд можа адбыцца і па-за межамі Беларусі. І тады кожны зразумее, што такім чынам мы маем у нашай любімай духоўнай Бацькаўшчыне антыбеларускую ўладу.

Яўген Вапа

НАВІНЫ КАМПАНІІ “БУДЗЬМА!”

24 красавіка грамадска-культурніцкая кампанія “Будзьма беларусамі!” адсвяткавала паўгоддзе з дня свайго стварэння. З гэтай нагоды кампаніяй была праведзеная прэс-канферэнцыя ў кавярні “Налібокі” ў Мінску. На канферэнцыі прадстаўнікі кампаніі расказалі пра вынікі працы за 6 месяцаў і падзяліліся планами на будучыню.

Травень, як і папярэднія месяцы, быў багатым на падзеі. Былі падведзеныя **вынікі фотаконкурсу “Будзьма беларусамі!”**, які доўжыўся больш за 5 месяцаў. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбылася 27 траўня ў кавярні кінатэатра “Цэнтральны” ў Мінску. Андрэй Рогач, Юры Макаруч, Святлана Станкевіч атрымалі персанальныя сайты-галерэі.

Інтэрнэт-партал “Тузін Гітоў” і грамадская кампанія “Будзьма беларусамі!” праводзяць унікальны **музычны праект “Тузін. Перазагрузка”**. Сэнс праекту ў тым, што айчынныя небеларускамоўныя выканаўцы розных стыляў запішуць некаторыя свае хіты для “Перазагрузкі” па-беларуску. Усе запісаныя песні публічна прэзентуюцца на інтэрнэт-партале “Тузін Гітоў” і сайце кампаніі “Будзьма беларусамі!” На дадзены момант у праекце паўдзельнічалі інды-рок-каманда “Hair Peace Salon”, самы вядомы італьянскамоўны гурт Беларусі – “Da Vinci”, рэп-гурт “Нестандартны варыянт”, кабаре “Серебряная свадьба”, рок-гурт “Стокс”, гурт “Tanin Jazz”, які

прэзентуе рэдкі ў Беларусі музычны кірунак – паветраны джаз-поп, гурт “Atlantica” і нават гурт “Сердце дурака”, за якім замацаваўся статус адной з самых маскальнутых камандаў краіны.

Моладзевае грамадскае аб’яднанне “Гісторыка” ладзіць цікавыя **краязнаўчыя падарожжы па Беларусі**. У траўні адбыліся экскурсіі па Татарскай слабадзе – раёне Мінска каля Палаца спорту, дзе даўней жылі татары, падарожжа па знакавых мясцінах беларускай гісторыі (Сынковічы, Ружаны, Косава, Жыровічы і інш), экскурсіі па Мінску “Плошча Незалежнасці”, вандроўка “Вера і зброя: некалькі абліччаў Слуцкіны”.

У межах кампаніі пастаянна ладзяцца шматлікія культурныя і асветніцкія акцыі па ўсёй Беларусі. Сярод самых значных падзеяў, што адбыліся ў траўні, назовем наступныя: прэзентацыя ўнікальнага аўдыёвыдання “Галасы Уладзімера Караткевіча, Ларысы Геніюш, Рыгора Бардуліна. 1968 год” у Мінску, Старых Дарагах, Мёра, Верхнядзвінску, Полацку, Оршы, Гродне; канцэрты гурта сярэднявечнай музыкі “Стары Ольса” ў Брэсце і Гродне; выступы гурта “Drum Ecstasy” ў Гродне і Мінску; канцэрты Зміцера Вайцешкевіча ў Гомелі, Мінску, Пясочным (асабліва трэба адзначыць канцэрт, прысвечаны 105-годдзю беларускага паэта-песенніка Адама Русака), а таксама шмат-шмат іншых падзеяў, пра якія можна прачытаць на афіцыйным сайце кампаніі.

Паводле сайту “budzma.org”

У ГАЛІВУДЗЕ ДУМАЮЦЬ, ШТО ГЕРБ БЕЛАРУСІ – “ПАГОНЯЙ”

На 18-м годзе незалежнасці Беларусь усё яшчэ ў значнай ступені застаецца Terra Incognita для вонкавага свету. Прыкладаў таму вялікае мноства, адзін з якіх – згадкі краіны ў заходніх фільмах. Мала таго, што такіх выпадкаў надзвычай мала, дык яны часцей за ўсё абарочваюцца поўнымі кур'ёзамі.

У амерыканскім баевіку “Асуджаны” (The Condemned) рэжысёра Скота Вайпера (2007 г.) 10 смяротнікаў-забойцаў, вызваленых з турмаў краінаў трэцяга свету, змагаюцца за адзінае жыццё на бязлюдным востраве. Аднаго са смяротнікаў прывезлі з Беларусі. На экране так і напісана: “Беларусь, Дзяржынск і (чамусьці) Віцебская калонія”. На ваеннай форме, якая ў прынцыпе не мае ніякага дачынення да Беларусі, можна было ўбачыць кукарды з... “Пагоняй”. Застаецца толькі здагадацца, як у Галівуд трапіла бутафорыя з гістарычным гербам Беларусі.

Падобная гісторыя адбылася і з фільмам Стывена Спілберга “Тэрмінал” (Terminal, 2004 г.). Герой Тома Хэнкса Віктар Наварскі, які жыве ў дзіўнай краіне пад назвай Кракозія, на мытні паказвае пасведчанне кіроўцы, па-англійску выпісанае на Віктара Наварскага. А вось на кірыліцы ў гэтым пасведчанні поўнае імя Віктара выглядае як “Гуліна Гульнара Надыраўна”. “Месца жыхарства – Гомель”.

У фільме 2001 года “Пароль “Рыба-меч” (Swordfish, ЗША-Аўстралія, рэжысёр Дамінік Сена) герой Джона Траволты – былы шпіён ЦРУ Гэбрыэл Шыр – падчас планавання адной афёры гаворыць наступнае: “Ведаеш, я магу купіць у Мінску ядзерныя боегалоўкі па 40 мільёнаў за штуку. Чорт! А калі я вазьму тузін, дык яны мне нават скідку зробяць!”

Драма Джона Макнохтана “Ланскі” (Lansky, 1999) расказвае пра лёс знакамітага амерыканскага гангстэра Мэра Ланскі (Сухаўлянскі). У фільме паказваецца, што Сухаўлянскія збеглі з Гродна ў ЗША, ратуючыся ад казацкіх пагромаў. Герой узгадвае, як гродзенцы-хрысціяне сякарамі забілі равіна. Поўны абсурд! У пачатку мінулага стагоддзя 70 адсоткаў жыхароў горада складалі габрэі, з якімі беларусы мірна суіснавалі з даўніх часоў. Ды і пагромаў на тэрыторыі Беларусі ў мірны час амаль не было.

А вось некалькі цытатаў з амерыканскага серыялу “Сябры” (Friends, 1994–2004), якія не могуць не выклікаць усмешкі:

“Вы рублі не прымаеце? Гэта сторублёвая купюра, якая прыкладна нічога не каштуе...”

“Не, не! Ён восем гадоў пражыў у Мінску – занадта шмат наўпростых сонечных промняў, ён памрэ!”

“Ты ўпэўнены, Дэвід, што табе трэба ісці? Я ўпэўненая, што

наступны рэйс у Мінск адпраўляецца хутка... – Не, дарагая, самалёты з Мінска сюды лётаюць раз на паўгода...”

У 1987 годзе Алесь Адамовіч скончыў сцэнар “Імя гэтай зоркі Чарнобыль” (“...Имя сей звезде Чернобыль”) для мастацкага фільму, рэжысёрам якога павінен быў стаць вядомы амерыканец Стэнлі Крамер. Аднак у сям’і Крамера ўзніклі непрадбаныя праблемы, і ўсё сарвалася. А як крыўдна, што галівудскі фільм па сцэнары вялікага беларускага гуманіста так і не быў зняты.

Магчыма, такая малая ўвага да Беларусі і апраўданая з геапалітычнага боку, але ніяк не з гістарычнага. Бо ля вытокаў Галівуду стаялі менавіта выхадцы з Беларусі.

Так, кампанію “Metro-Goldwyn-Mayer” заснавалі сын мінскага старызнніка, народжаны Лазар Меір (Луіс Майер), і нашчадак выхадцаў з гомельскага Палесся Маркус Лоеў. Кампанію “Warner Brothers” заснавалі чацвёра з 12-ці дзяцей Бені Ворана, шаўца з мястэчка Краснасельцы (цяпер – Браслаўскі раён Віцебскай вобласці), – Гары, Джэк, Сэмі, Альберт Уорнэры. Магчыма, сінематограф не пайшоў бы ў масы, калі б не піянер амерыканскага камерцыйнага радыё і ТВ, заснавальнік Нацыянальнай вяшчальнай кампаніі (NBC) Давід Сарноў, які нарадзіўся ў беларускім мястэчку Узляны (цяпер – Пухавіцкі раён Мінскай вобласці).

Паводле “Tut.by”

НАВІНЫ ДРУКУ



Саюз беларускіх пісьменнікаў распачаў новую літаратурна-выдавецкую серыю “Кнігарня пісьменніка”. Выйшла з друку

першая кніга з гэтай серыі – зборнік прозы Уладзіміра Някляева “Цэнтр Еўропы”. Гэта аповесці і апавяданні, напісаныя ў замежжы і па вяртанні з эміграцыі, многія з якіх у розныя гады друкаваліся ў часопісах ды газетнай перыёдыцы.

У прадмове да новай кнігі У. Някляева пісьменнік Андрэй Федарэнка робіць слушную выснову, што “нельга напісаць сапраўдную мастацкую рэч пра, напрыклад, мільярдэра, калі ты грызеш кончык таннай асадкі і бачыш таго багатыра ў лепшым выпадку па тэлевізары; нельга стварыць праўдападобную ілюзію

падарожжа ў далёкія заморскія краіны, калі ўсе твае вандроўкі – да бліжэйшага газетнага шапіка. Дык вось у гэтым плане і выйгрыш, і плюс, і элементарная павага, і давер да аўтара “Цэнтра Еўропы”. Гэта насамрэч так: Уладзімір Някляеў нязмушана стварае атмасферу поўнага даверу паміж чытачом і героямі сваіх праявістых твораў.

Аўтар змясціў у кнігу аповесці “Вяртанне Веры”, “Прага”, “Вежа”, “Мірон ды Мірон”, а таксама больш за дзесяць апавяданняў.

Цэнтр Еўропы: апавяданні, аповесці / Уладзімір Някляеў. – Мінск: Медысонт, 2009. – 440 с.

Паводле сайту “www.litbel.org”

Беларусы ў свеце

№05 (88), травень 2009

Інфармацыйны бюлетэнь
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”.
Распаўсюджваецца на правах
унутранай дакументацыі.

Меркаванні аўтараў могуць не супадаць з думкай рэдакцыі.
Апрацоўка і вёрстка – Т. Печанько
Адказныя за нумар –
А. Макоўская, Н. Шыдлоўская

Наклад 250 асобнікаў

Адрас рэдакцыі:
вул. Рэвалюцыйная, 15, г. Мінск
220030, Рэспубліка Беларусь
www.zbsb.org
zbsb@lingvo.minsk.by; zbsb@tut.by

тэл./факс (+375 17) 224-79-35